



Ахова птушак Бацькаўшчыны

ІНФАРМАЦЫЙНЫ БЮЛЕТЭНЬ



www.ptushki.org

№ 1 (44) - 2011

XIV З'езд АПБ



Новы старшыня АПБ Аляксандр Вінчэўскі. Фота С. Зуёнка

Чарговы З'езд АПБ адбыўся 29 студзеня 2011 г. Дадзены З'езд мы пастараліся зрабіць непадобным на іншыя. Адрознівацца сталаў з рэгістрацыяй удзельнікі маглі палюбавацца на птушак, што прыляцелі на кармушку, у аб'ектыў падзорнай трубы. На гэтай жа кармушцы была ўстаноўлена відэакамера, з якой вялася прамая трансляцыя ў будынак РЭЦДЮ.

У выставачнай залі традыцыйна была прадстаўлена выстава найлепшых мастацкіх работ, адабраных на конкурсе "Птушка года", а таксама выстава фіналістаў конкурса "Птушка ў аб'ектыве-2010". Тут жа кожны змог далучыцца да творчасці – пагаварыць з аўтарамі малюнкаў, вырабіць з дапамогай майстра гліняныя медальёны з выявай разнастайных птушак, у тым ліку і з птушкай 2011 года – вялікім кулёнам.

Удзельнікі З'езда маглі бліжэй пазнаёміцца з праектамі арганізацыі, а таксама даслаць паштоўку АПБ сваім сябрам. Акрамя таго, у перапынках гучалі класічныя творы ў выкананні фартэпіяна і скрыпкі.

Традыцыйна на З'ездзе ў выглядзе конкурсу падводзяцца вынікі работы аддзяленняў за год. У гэтым годзе месцы конкурсу размеркаваліся наступным чынам: 1 месца – Заходне-Палескае рэгіянальнае аддзяленне, 2 месца – Шумілінскае раённае

аддзяленне і 3 месца – Слуцкае раённае аддзяленне.

Адной з цэнтральных падзей З'езда сталі маштабныя выбары – Старшыні АПБ, членаў Цэнтральнага Савета (6 чалавек) і Рэвізійнай камісіі (3 чалавекі). Па выніках галасавання новым Старшынёй АПБ стаў Аляксандр Яўгенавіч Вінчэўскі, першы дырэктар АПБ (1999-2006).

Членамі Цэнтральнага Савета сталі: Віталь Гуменны (г. Гродна), Уладзімір Іваноўскі (г. Віцебск), Міхаіл Нікіфараў (г. Мінск), Наталля Парэчына (п. Гатава Мінскі р-н), Мікалай Чэркас (в. Ляцкія Камянецкі р-н Брэсцкая вобл.), Васіль Грычык (г. Мінск). Не перавыбіраліся ў гэтым годзе і працягваюць працаваць у Цэнтральным Савеце Андрэй Абрамчук (в. Олтуш Маларыцкі р-н Брэсцкая вобл.) і Аляксандр Казулін (г. Мінск).

Членамі Рэвізійнай камісіі сталі Аляксандр Сербун (г. Брэст), Генадзь Міндлін (г. Мінск) і Дзмітрый Вінчэўскі (г. Гродна).

Сокал-падарожнік: мэта вандроўкі – Беларусь

11–12 лютага ў Мінску адбылася Першая міжнародная рабочая сустрэча па ўзнаўленню і ахове папуляцыі сокала-падарожніка (*Falco peregrinus*) у Беларусі.

Сокалы-падарожнікі (рус. сокол-сапсан) – самыя хуткія жывыя істоты на Зямлі. Падчас пікіравання на сваю здабычу яны могуць развіваць хуткасць да 389 км/г! У мінулым Беларусь уваходзіла ў арэал сокала-падарожніка. Цяпер можна сустрэць толькі некалькі птушак падчас зімовак ці міграцыі. У сярэдзіне XX стагоддзя колькасць сокала-падарожніка катастрофічна знізілася паўсюдна, галоўным чынам у выніку масавага ўжывання сумнавядомага пестыцыда ДДТ. У Беларусі апошняе гнездаванне вандроўнага сокала было зафіксавана ў 1973 г. на адным з балот Віцебшчыны.

Праграмы ратавання сокала-падарожніка ў ЗША і Германіі сталі аднымі з першых паспяховых праграм такога кшталту ў свеце. Але сокалы ўзноўленай папуляцыі ўпадабалі гарадское асяроддзе з яго скалападобнымі высотнымі будынкамі і шматлікімі зграямі воранавых, частка абжылася ў гарах. У той

самы час, лясная, надрэўная папуляцыя раўніннай Еўропы не аднавіла свайго колішняга суцэльнага арэалу.

Першымі аднаўленне надрэўнай папуляцыі сокала пачалі нямецкія навукоўцы ды энтузіясты, потым да іх далучыліся польскія калегі. У мэтах стварэння цэласнага арэала надрэўнай папуляцыі да іх далучаюцца і аднадумцы з Беларусі. Менавіта гэтаму і была прысвечана сёлетняя канферэнцыя ў Экалагічным цэнтры.

Удзельнікі сустрэчы заслухалі даклады, прысвечаныя гісторыі знаходак сокала-падарожніка ў Беларусі, польскаму і нямецкаму досведу аднаўлення ляснога экатыпа сокалаў, паглядзелі фільм пра рэінтродукцыю сокала-падарожніка ў Польшчы. У выніку сустрэчы былі распрацаваны нарысы нацыянальных планаў па ахове і рэінтродукцыі сокала, якія пасля дапрацоўкі будуць прадстаўлены на афіцыйнае зацверджанне.

Пасля гэтага можна будзе брацца за непасрэдную рэінтродукцыю сокала. Маладых сокалаў, якія з'явіліся на свет у пітомніках, пачынаючы з двухтыднёвага ўзросту трымаюць у клетках, замацаваных высока на дрэвах, бо лічыцца, што выбар спосабу гнездавання ў іх адбываецца ў выніку з'явы імпрынтыngu. Іншымі словамі, сокал



Сокал-падарожнік. Фота С. Зуёнка

абярэ для гнездавання дрэва з большай імавернасцю, калі ў свой час ён вылецеў менавіта з гнязда (ці клеткі) на дрэве.

Справа ўскладняецца тым, што самі сокалы гнёздаў не будуць, а «кватаруюць» у гнёздах іншых драпежнікаў, чорных буслоў ды іншых птушак. Таму ў раёне выпуску сокалаў-падарожнікаў усталёўваюць штучныя гнёзды. Няўмольная статыстыка

гаворыць, што да 70% выпушчаных птушак не дажываюць да гадавлага ўзросту, пры тым, што размнажацца птушкі пачынаюць толькі на трэці год жыцця. Не так даўно сайт www.birdwatch.by паведаміў пра пагібель апошняга з шасці польскіх маладых сокалаў, пазначаных спадарожнікавымі перадатчыкамі. Пры гэтым няма ніякай гарантыі, што птушка, якая выжыве і створыць пару, не абярэ замест жаданага для прыродаахоўнікаў сасновага бору «каменныя джунглі» альбо не адляціць з Беларусі ў пошуках лепшага гнездавага ўчастка: гэты сокал нездарма называецца вандроўным – дзякуючы сваім адметным лётным якасцям, від апанаваў усе кантыненты, акрамя Антарктыды.

Але іншай рады няма: калі мы хочам, каб гэтая шанаваная нашымі продкамі са старажытных часоў птушка, не аднойчы ўзгаданая яшчэ ў Статуце ВКЛ, сапраўдны сімвал імкліваасці, хуткасці і адвагі, вярнулася на Радзіму, давядзецца прайсці доўгі шлях, прыкласці шмат высілкаў і, быць можа, перажыць не адно расчараванне. І тады, магчыма, нашы нашчадкі будуць памятаць, што гэты шлях пачаўся ў лютым 2011 года ў Мінску.

Святаслаў Валасюк, намеснік дырэктара па прыродаахоўнай дзейнасці

Зимние учеты птиц-2011

Итоги зимних учетов водоплавающих и околоводных птиц на территории Беларуси

Всего в зимних учетах водоплавающих птиц приняло участие более 110 анкет, что практически в 2 раза меньше по сравнению с прошлым годом. Что касается площади покрытия учетами, то она сократилась практически на порядок. При этом количество учтенных птиц осталось на одном уровне, если учитывать суровые погодные условия в данном сезоне. Это связано с полным покрытием основных мест зимовок.

Всего учтено свыше 11 тыс. относящихся к 28 видам зимующих на территории Беларуси водоплавающих и околоводных птиц; полный перечень учтенных видов и их численность можно посмотреть на сайте АПБ.

Как и в прошлые годы, основным местом зимовки водоплавающих птиц является



Распределение основных мест зимовки

г. Минск – почти 6 тыс. птиц, затем идут г. Новолукомль – более 3 тыс., г. Барановичи – более 2 тыс., все остальные точки меньше тысячи.

Иван Богданович,
координатор зимних учетов
водоплавающих птиц

Места распределения основных мест зимовок.



Подведены итоги зимних учетов птиц-2011. Количество участий в наблюдениях за птицами составило 1 459



Редкий гость на кормушке – седой дятел. Фото О. Лукшиц

Из птиц, обитающих в лесах, на полях, в садах и парках, отмечены 62 вида. Редкие, занесенные в Красную книгу РБ, виды птиц представлены орланом-белохвостом, обыкновенной пустельгой, воробьиным сычем, зеленым и трехпалым дятлами, хохлатым жаворонком, белой лазоревкой.

Наиболее часто наблюдаемыми птицами стали сизый голубь, полевой воробей, грач, домовый воробей, большая синица, галка, серая ворона. Увеличилось количество наблюдений свиристелей, длиннохвостых синиц, снегирей и обыкновенных овсянок. Общее количество наблюдаемых птиц составило 40 228 особи.

АПБ благодарит всех участников наблюдений и напоминает, что ко Дню птиц (1 апреля) среди участников будут разыграны главные призы учетов – полевые бинокли. Желаем удачи и интересных встреч в природе!

Птицы на кормушке

В 2011 году на кормушках отмечено 34 вида птиц. Почти 11 000 пернатых прилетали подкормиться на специально обустроенные подкормочные площадки, кормовые столики и другие кормушки самых разных конструкций и размеров. Наиболее часто наблюдаемая птица, посещающая кормушки в зимний период, – большая синица. Далее, традиционно массово наблюдались полевые и домовые воробьи.

Интересные наблюдения провела специалист АПБ Ольга Лукшиц. В Логойске на своей кормушке она наблюдала седого дятла. Птица прилетала полакомить-

ся несоленым салом. Ранее этот вид на кормушках мы не отмечали. Хотя его близкий родственник – зеленый дятел – в прошлые годы на кормушках отмечался.

Любопытно было наблюдать на подкормочных площадках перелетных птиц – зябликов. На кормушку они летят неохотно, чаще собирают корм на земле. В нынешнем году снова на зимовке отмечались скворцы.

На территории Республиканского экологического центра детей и юношества в Минске, кроме других, птиц всю зиму держался черный дрозд и несколько рябинников. Дрозды неохотно летели на кормушку. Черный дрозд регулярно кормился мерзлыми яблоками, разложенными возле кормушек на земле.

На юге страны на подкормочной площадке отмечались хохлатые жаворонки. Эта птица занесена в Красную книгу РБ. Регулярно отмечались на кормушках зеленушки, снегирь, поползень, дубонос. В небольшом количестве на кормушках видели чижей и черно-головых щеглов.

Наибольшую активность в подкормке и наблюдениях за птицами на кормушке проявили жители Слуцкого и Мядельского районов. В качестве поддержки наиболее активных отделений, секретариат предоставил полноцветные щиты «Пакарміце птушак узімку», которые будут установлены в городах в следующем сезоне.

Более подробную информацию о зимних учетах смотрите на сайте АПБ.

Руслан Шайкин, специалист по экологическому образованию

Пустальга пярэм і пэндзлем



Малюнак А. Шаўчэнка



Плакаты К. Суворавы



Мастацкі выраб А. Барздакова

На мастацкі конкурс кампаніі “Звычайная пустальга – птушка 2010 года” паступіла 627 работ. Найбольш актыўнымі ўдзельнікамі сталі школьнікі з Барысаўскага раёна, дзе на конкурсе было прадстаўлена каля 150 работ.

У намінацыі “Малюнак” прызёрамі сталі:
Аляксандр Шаўчэнка са Слоніма – 1 месца,
Аляксандр Жук з Мінска – 2 месца,
Аляксандр Сінькевіч з Барысава – 3 месца.

У намінацыі “Плакат”:
Кацярына Суворова з Барысава – 1 месца,
Надзея Лазерка з Барысава – 2 месца,
Вікторыя Алісейчык з Мінска – 3 месца.

У намінацыі “Выраб”:
Аляксандра Барздакова з Барысава – 1 месца,
Анастасія Мазалюк з Пінска – 2 месца,
Раман Зязюлька з в. Сураўні Шумілінскага раёна – 3 месца.

У літаратурным конкурсе прыняло ўдзел 130 чалавек, якія падрыхтавалі 112 работ. Месцы размеркаваліся наступным чынам:

1 месца – Яна Мельнікава з в. Ракаў Валожынскага раёна,
2 месца – Ягор Фомкін з Барысава,
2 месца – Уладзіслаў Буяк з в. Неманіца Барысаўскага раёна,
3 месца – Марыя Кухто з Барысава,
3 месца – Ганна Фамічова з в. Ноўка Віцебскага раёна.

Усе прызёры атрымалі прызы.
Віншум прызёраў і запрашаем усіх ахвотных прыняць удзел у мастацкім і літаратурным конкурсах кампаніі 2011 года, прысвечанай вялікаму кулёну.

Руслан Шайкін,
спецыяліст па экалагічнай адукацыі

Вялікі кулён – птушка 2011 года

Фота Дз. Якубовіча



Нацыянальная кампанія «Птушка года» праводзіцца АПБ з 2000 года. Мэта кампаніі – заахвочванне насельніцтва да актыўнай аховы птушак. Штогод АПБ выбірае від птушак, які мае пэўныя праблемы і патрабуе нашай увагі і дапамогі. У папярэднія гады птушкамі года былі белы бусел, белая пліска, авяльга, дамовы верабей, гарадская ластаўка, барадатая кугакаўка, кнігаўка, звычайны салавей, вялікая белая чапля, шэрая гусь, сокал-пустальга.

Мастацкія конкурсы

Мэта конкурсаў: паказаць прыгажосць вялікага кулёна, цікавыя асаблівасці яго жыцця, праблемы і магчымыя шляхі іх вырашэння. Падказка для ўдзельнікаў: калі ў пошукавай праграме набраць пазначаныя вышэй назвы вялікага кулёна на розных мовах, то можна знайсці цікавыя фотаздымкі кулёна як прыклад для малявання. Мастацкія работы будуць ацэньвацца ў трох намінацыях.

Лепшы малюнак вялікага кулёна. Для гэтай намінацыі прымаюцца мастацкія работы з выявай вялікага кулёна, якія паказваюць яго цікавыя паводзіны ці звычкі. Фармат малюнка – А4 ці А3. Яны могуць быць выкананы фарбамі альбо каляровымі алоўкамі.

У намінацыі “Лепшы прыродаахоўны плакат” будуць ацэньвацца работы, у якіх адлюстроўваюцца праблемы вялікага кулёна і, па магчымасці, варыянты вырашэння гэтых праблем. Для падрыхтоўкі плакатаў прапануюцца праблемы асушэння балот, вясновыя палы і г.д. На плакаце павінен быць слоган. Фармат А3. Плакаты могуць быць выкананы фарбамі альбо каляровымі алоўкамі.

Лепшы мастацкі выраб. Конкурсныя работы павінны быць выкананы з гліны, саломкі, паперы і іншага матэрыялу, за выключэннем пластыліну.

Конкурс праводзіцца ў два этапы: рэгіянальныя (абласныя і мінскі гарадскі) і рэспубліканскі. Пры функцыянаванні ў рэгіёне мясцовага аддзялення АПБ, гэта аддзяленне можа каардынаваць рэгіянальны этап у сваім рэгіёне.

Малюнкi, плакаты і вырабы прымаюцца да 15 верасня ў рэгіянальныя каардынацыйныя цэнтры з адзнакай “Птушка года”:

- Брэсцкая вобласць: Кіцель Дз.А., Заходне-Палескае рэгіянальнае аддзяленне АПБ, а/с 38, г. Брэст, 224010
- Магілёўская вобласць: Бубнова Ж.А., Цэнтр экалагічнага выхавання, вул. Альхоўская, 2-б, г. Магілёў, 212017
- Гродзенская вобласць: Вінчэўская А.В., Гімназія №1 імя акадэміка Я.С. Карскага, пр-т Я. Купалы, 82 г. Гродна, 230010
- Гомельская вобласць: Хлебін Р.Ф., Гомельскі дзяржаўны абласны экалага-біялагічны цэнтр дзяцей і моладзі, вул. Ірынінская, 18а г. Гомель, 246050
- Віцебская вобласць: Сінкевіч І.У., Шумілінскі Цэнтр пазашкольнай работы, вул. Ленінская, 22, г. п. Шуміліна, 211260
- Мінская вобласць: Паршута А.В., Мядзельская САШ №1 імя У.М. Дубоўкі, вул. Ленінская, 2 г. Мядзел, 222397
- Мінск: Якубоўская С.А., Экалагічная гімназія №19, пр-т Пушкіна, 48 г. Мінск, 220073

Лепшыя работы будуць прадстаўлены на выставах мастацкіх работ у г. Мінску і рэгіёнах.

На кожнай конкурснай рабоце на адвароце павінны быць пазначаны імя, імя па бацьку, прозвішча, узрост, дакладны адрас і тэлефон аўтара, назва гуртка, адрас, а таксама імя, прозвішча, імя па бацьку кіраўніка гуртка і яго тэлефон, калі аўтар з’яўляецца сябрам якога-небудзь гуртка.

Літаратурны конкурс

На конкурс прымаюцца літаратурныя работы аб’ёмам да 3-х старонак (памер кеглю 12). У мастацкай форме прапануецца расказаць пра вялікага кулёна і яго прыгоды. Вельмі важна адлюстравать існуючыя праблемы вялікага кулёна і вытрымаць экалагічныя асаблівасці. Літаратурныя работы могуць быць падрыхтаваны на беларускай, рускай ці англійскай мовах. Узроставых абмежаванняў няма. Работы прымаюцца ў электронным выглядзе на адрас сакратарыята да 15 верасня.

Конкурс на лепшую метадычную распацоўку, прыродаахоўную ці асветніцкую акцыю

На конкурс прымаюцца распрацоўкі ўрокаў, пазашкольных заняткаў і класных гадзін. А таксама распрацоўкі экалагаасветніцкіх і прыродаахоўных мерапрыемстваў, якія могуць уключаць план, дзеянні, справядзачу, а таксама метадычнае суправаджэнне. Распрацоўкі прымаюцца да 30 мая 2011 года.

Удзельнікам конкурсаў

Усе ўдзельнікі конкурсаў традыцыйна атрымаюць сертыфікаты ўдзельніка, а пераможцы – дыпломы і прызы. Работы аўтарам не вяртаюцца. АПБ можа выкарыстоўваць работы з указаннем аўтарства для публікацыі, а таксама выстаўляць на выставах.

Установы адукацыі і культуры, а таксама мясцовыя аддзяленні АПБ могуць праводзіць свае конкурсы па папулярызаванні ведаў пра вялікага кулёна.

Навуковыя актыі

У рамках кампаніі АПБ плануе выявіць даты першых прылётаў вялікага кулёна ў розных рэгіёнах, выявіць новыя месцы гнездавання, месцы згуртаванняў вялікіх кулёнаў. Калі ў Вас будуць такія назіранні – паведаміце, калі ласка, у сакратарыят АПБ.

Руслан Шайкін,
спецыяліст па экалагічнай адукацыі

10 фактаў пра вялікага кулёна:

1. Вялікі кулён – самы буйны кулік Беларусі, размах крылаў да 1 м.
2. Вялікі кулён мае доўгую загнутую ўніз дзюбу да 13 см даўжынёй, з дапамогай якой харчуецца насякомымі і чарвякамі, а ўвосень і ягадамі.
3. Вялікі кулён гняздуе на мохавых і асаковых балотах, лугах.
4. Як і ва ўсіх кулікоў, у кладцы кулёна 4 яйкі, якія наседжваюць абодва бацькі.
5. Самка буйнейшая за самца.
6. У Беларусі гняздуецца ўсяго 950–1200 пар. Вялікі кулён занесены ў Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь і Міжнародную Чырвоную кнігу.
7. Асноўныя фактары пагрозы: скарачэнне плошчы і парушэнне месцаў гнездавання ў выніку меліярацыі; паляванне за мяжой, вясновыя палы травы, турбаванне ў перыяд размнажэння.
8. Вялікі кулёны зімуюць на марскім узбярэжжы ад Галандыі да паўночнай Афрыкі.
9. Сваяк вялікага кулёна – расійскі тонкадзюбы кулён – адносіцца да самых рэдкіх птушак свету, калі ўжо не знік.
10. На розных мовах назва вялікага кулёна гучыць такім чынам: на рускай – большой кроншнеп (“кроншнеп” у перакладзе з нямецкай мовы – каралеўскі кулік), на нямецкай – Grosser Brachvogel, на англійскай – Eurasian Curlew, на польскай – Kulik wielki.




Фота Дз. Якубовіча



Фота Claus Halkjær

Навіны аддзяленняў

**АХОВА БЕЛАГА БУСЛА
ў Беларусі, Польшчы і на Украіне**



Вокладка брашуры

Ахова прыроды без межаў

Як вядома, прырода не мае межаў! Тым больш не прызнаюць межаў, створаных чалавекам, асобныя яе кампаненты і, у першую чаргу, птушкі. Таму ахова прыроды, а асабліва птушак, у межах асобных краін ці нават кантынентаў не заўсёды мае добрыя вынікі.

На працягу 2009–2010 гг. Брэсцкае абласное аддзяленне АПБ разам з польскім Прыродаахоўным таварыствам "Bosian" і Заходне-Украінскім арніталагічным таварыствам удзельнічала ў рэалізацыі праекта "Прыродаахоўныя арганізацыі і энергетычныя службы Польшы, Украіны і Беларусі – разам дзеля захавання белага бусла". Спонсарамі праекта выступілі The Non-Governmental Organisations Fund Financial Mechanism і The Norwegian Financial Mechanism.

Белы бусел з'яўляецца своеасаблівым сімвалам Беларусі. Сімвалам сваіх краін лічаць бусла таксама і нашы суседзі – палякі і ўкраінцы. Белы бусел сёння, як і гістарычнае мінулае, аб'ядноўвае нашы тры краіны, тры народы.

Колькасць сусветнай папуляцыі гэтага віда ацэнена ў 230 000 пар. Амаль палова гэтай колькасці гняздуецца ў межах трох суседніх краін: Польшы, Беларусі і Украіны – разам гэта 103 842 пары. Менавіта гэтыя краіны нясуць найбольшую адказнасць за захаванне віда.

У Польшы ўжо каля 15 гадоў рэалізуецца "Праграма аховы белага бусла і пераўвільготненых тэрыторый". У рамках гэтай праграмы рэалізуецца самая разнастай-

ныя праекты, накіраваныя на ахову і дапамогу белым буслам. У выніку ў межах усёй краіны захавана больш за 10 000 гнёздаў буслоў, арганізавана буйнамаштабная адукацыйная праграма, уратавана шмат параненых птушак, наладжана міжнароднае супрацоўніцтва ў галіне аховы гэтага віда.

З 2003 года ПТ "Bosian" разам з Заходне-Украінскім арніталагічным таварыствам рэалізуе міжнародную праграму па абмене вопытам аховы белага бусла, стварэнню шырокай кампаніі па ахове віда на Украіне. У 2009 годзе да сумеснай працы далучыліся экалагі і энэргетыкі з Беларусі. Адбыліся дзве сустрэчы прыродаахоўнікаў і энэргетыкаў трох краін, падчас якіх энэргетыкі з Беларусі ўпершыню змаглі не толькі пачуць, але і на ўласныя вочы ўбачыць, як вырашаюцца праблемы буслоў і ЛЭП у Польшы, пазнаёміцца з досведам украінцаў.

У рамках праекта створаны дакументальны фільм пра белага бусла і выдадзена брашура, прысвечаная гэтай птушцы, яе экалогіі, праблемам і пагрозам, вопыту аховы. Беларускамоўную версію брашуры хутка атрымаюць усе аддзяленні АПБ і клубы "Крылаты Дазор".

Можна ўпэўнена сцвяржаць, што семінары не прайшлі дарэмна. Ужо напрыканцы першага спаткання былі абмеркаваны накірункі супрацоўніцтва ў гэтай галіне паміж беларускімі прыродаахоўнікамі і энэргетыкамі, а праз некаторы час з'явіліся першыя платформы на слупах у нашай краіне.

Андрэй Абрамчук,

Брэсцкае абласное аддзяленне АПБ

Навіны праектаў

В ожидании орланов...



Орлан-белохвост. Фото В. Витохина

Скорые сборы после работы, вечерний переезд в лыжную столицу Беларуси – Телеханы, короткий сон и подъем в 5.30 утра – вот что приходится переживать фотографам, рискнувшим проверить свое терпение и выдержку в семинарах-фотопленэрах. Идея реализуется АПБ в рамках проекта «Акция для орлов и людей», при поддержке программы малых грантов посольства США в Республике Беларусь.

Участники приложили много усилий, надеясь увезти кадры с орланом-белохвостом – самой крупной хищной птицей, гнездящейся в нашей стране.

Для фотоохоты были подготовлены места, где был шанс заснять орланов, а если повезет, и других обитателей леса. Фотоохотники занимали места в засидках затемно и ожидали птиц до последнего, несмотря на неподвижность, мороз или дождь.

Участники семинаров-фотопленэров первыми опробовали настоящий блиндаж для фотоохоты. Едва ли кому-то в нашей стране доводилось фотографировать из подобного сооружения. Участниками семинаров-фотопленэров первыми опробовали настоящий блиндаж для фотоохоты. Едва ли кому-то в нашей стране доводилось фотографировать из подобного сооружения. Участниками семинаров-фотопленэров первыми опробовали настоящий блиндаж для фотоохоты. Едва ли кому-то в нашей стране доводилось фотографировать из подобного сооружения.

Несмотря на то, что первое время карты памяти фотокамер не хранили в себе кадры с орланами-белохвостами, мастерство и терпение принесли свои плоды. Первыми заветные снимки получили Валерий Коваленок и Александр Иванов. Александр показал, что мастерство гораздо важнее, чем наличие «последнего слова техники» – на обыкновенный «культро-зум» он запечатлел двух молодых орланов. Настоящий «трофей» – взрослого орлана с седой головой добыл тренер по стендовой стрельбе Вадим Иванович Витохин – его твердая рука не дрогнула в нужный момент.

Кроме интересных кадров, общение профессионалов и любителей фотосъемки дикой природы помогло всем участникам узнать новые секреты мастерства фотоохоты.

Ольга Лукиш, координатор проекта

Приглашаем волонтеров



Болото Дикое. Фото О. Созинова

АПБ приглашает вас принять участие в учетах численности вертлявой камышевки. Полевые лагеря по проведению учетов пройдут с конца мая по начало июля 2011 года в Брестской области Беларуси.

Ставшие уже традиционными, учеты вертлявой камышевки ежегодно собирают участников как из Беларуси, так и из других стран Европы. Присоединившись к нашей команде, вы сможете посетить крупнейшие низинные болота Европы и познакомиться с их уникальным и хрупким биоразнообразием, а также внести свой посильный вклад в изучение и сохранение этих экосистем.

АПБ организует питание и проезд участников к месту проведения учетов.

Владимир Малашевич,
специалист по сохранению вертлявой камышевки

Тел: +375 17 2840943
моб: +375 29 3494165 (Velcom)
+375 29 2530575 (MTS)
malashevich@ptushki.org
www.aquaticwarbler.net

І не толькі птушкі!



Абрад "Каляда". Фота Л. Пшеницынай

Беларускі музей народнай архітэктуры і побыту ў в. Строчыцы Мінскага раёна, як заўсёды, гасцінна распахнуў свае дзверы для ўдзельнікаў праекта АПБ "Птушкі ўсім узростам даспадобы".

8 студзеня 2011 года, нягледзячы на неспрыяльныя ўмовы, нашы ўдзельнікі ў поўным складзе выгрузіліся каля брамы, дзе нас ужо чакалі па-святочнаму апранутыя экскурсаводы. Прыехалі мы ў гэта цудоўнае месца, каб разам адзначыць вясельныя зімовыя святы – Каляды. З самага дзяцінства чула я гэта загадкавае слова, уздрыгвала ад рэзкага стуку ў дзверы познім зімовым вечарам, калі калядоўшчыкі прыходзілі павіншаваць гаспадароў і пажадаць ім добрага ўраджая ў наступным годзе. І вось ізноў, як у дзяцінстве, пераапранутыя Каза і Мядзведзь спяваюць гучныя песні і запрашаюць усіх прыняць удзел у вясельных зімовых гульнях і забавах.

Ніводзін з удзельнікаў не застаўся без увагі: нам распавялі пра таямніцу каляднай зоркі і пачаставалі галоўнай стравой свята – куццёй, паваражылі на будучыню і наладзілі міні-барацьбу самых моцных мужчын нашай кампаніі. Час праляцеў незаўважна, і вось ужо наступіў абед. Традыцыйная беларуская карчма сустрэла нас гарачым супам-капустай і дранікамі. Вось гэта сапраўднае свята!

Вясельны і стомленыя, мы вярталіся дамоў і нават у аўтобусе працягвалі спяваць песні. Бадзёрасцю і добрым настроем мы зарадзіліся на доўга!

Наталля Парэчына, каардынатар праекта

Марки для альбатросов

Несколько лет назад организация BirdLife International начала кампанию по сбору почтовых марок в помощь альбатросам, которую в Беларуси поддержала АПБ. Кампания до сих пор действует, от нашей организации было передано несколько килограммов марок, однако по прошествии лет хотелось бы напомнить вам, зачем это надо и как это работает.

Десятки тысяч альбатросов умирают ежегодно по вине рыбаков, а вернее приспособлений, которые используются для промышленного лова рыбы. Это длинные линии крючков с наживкой, которая привлекает птиц, а потом утаскивает их на дно. Один корабль может иметь подобную линию, растянутую на 130 км и содержащую от 10 000 до 20 000 крючков. Около 100 000 альбатросов ежегодно погибает после обеда такой наживкой.



Величественные альбатросы. Фото с сайта www.bestwallpaperzone.com

Второй угрозой являются траловые сети. Альбатросы либо запутываются в сетях, либо разбиваются на лету о тросы, которые их поддерживают.

У Королевского общества защиты птиц (Великобритания) есть несколько команд, которые работают специально для решения этих проблем. Для функционирования команд, естественно, нужны ресурсы. И одним из способов сбора средств является продажа

марок. В 2009 г. подобным способом было выручено £15 000. К примеру, специальное отпугивающее устройство, которое крепится к линии с крючками, стоит £50.

За один килограмм зарубежных марок можно получить £12.50, что в четыре раза больше, чем стоимость английских марок. Альбомы с марками первого дня гашения и редкие марки собираются и продаются отдельно.

Так что ждем ваших марок!

Фотаконкурс АПБ – «Птушкі ў аб'ектыве»



Першае месца ў катэгорыі «Птушкі» заняў М. Верабей са здымкай «Дэманстрацыя сілы»



«Трэнёўка вока» - першае месца ў катэгорыі «Людзі». Аўтар Дз. Вінчэўскі

Запрашаем усіх жадаючых прыняць удзел у штогадовым фотаконкурсе АПБ «Птушкі ў аб'ектыве». Пачынаючы з 2010 года, конкурс праходзіць у два этапы. Першы этап – этап адбору здымкаў-фіналістаў – будзе адбывацца ў галерэі на сайце www.birdwatch.by. Для таго, каб размясціць свае здымкі ў галерэі, аўтарам неабходна зарэгістравацца на сайце. Удзельнічаць у галасаванні могуць таксама толькі зарэгістраваныя карыстальнікі сайта. На працягу кожных двух тыдняў абіраюцца найлепшыя 5 фотаздымкаў у двух катэгорыях: «Птушкі» і «Людзі» (маюцца на ўвазе людзі, якія назіраюць/вывучаюць/фатаграфуюць птушак). На кожны двухтыднёвы конкурс адзін аўтар можа выставіць не больш за 5 сваіх здымкаў у кожнай з катэгорый. Калі здымкаў падаецца больш, трэба ў іх апісанні пазначыць, якія работы выстаўляюцца па-за конкурсам.

Другі этап – адабраныя пяцёркі здымкаў напрыканцы года будуць ацэньвацца журы. Журы назаве пераможцаў і прызераў фотаконкурса, выбраўшы найлепшыя работы з ліку здымкаў-фіналістаў.

Здымкі пераможцаў будуць надрукаваны і складуць выставу, якая будзе паказана на 3'ездзе АПБ у студзені 2012 г. Аўтараў найлепшых фотаработ чакаюць прызы.

Конкурсы АПБ



Емельянава Зінаіда Васільеўна пяць разоў перамагала ў конкурсе «Лепшы сябра АПБ». Фота С. Зуёнка

Юны арнітолаг

Да ўдзелу ў конкурсе «Юны арнітолаг» запрашаюцца малодыя людзі ва ўзросце да 17 гадоў (гэта значыць, усе навучэнцы школ, гімназій і ліцэяў да 11 класа ўключна).

На працягу года праводзіцца назіранне за птушкамі (аб'ектамі назірання могуць быць самыя розныя віды або групы відаў птушак). Атрыманая дадзеныя і свае ўражанні заносьце ў палявыя дзённікі і дасылайце іх да 1 студзеня 2011 на адрас АПБ. Вітаецца наяўнасць малюнкаў і схем, а таксама акуратнасць і граматынасць вядзення дзённіка. Пасля падвядзення вынікаў конкурсу дзённікі будуць вернуты, а лепшыя юныя

арнітолагі атрымаюць каштоўныя прызы ад АПБ.

Далучайся да акцый і кампаній, занось свае назіранні ў дзённік і ўдзельнічай у конкурсе «Юны арнітолаг года».

Лепшы сябра АПБ

У конкурсе «Лепшы сябра АПБ» можа прыняць удзел любы член нашай арганізацыі. Каб перамагчы, неабходна далучыць як мага больш новых членаў да арганізацыі або спрыяць прадаўжэнню членства ўжо наяўных шляхам збора ўзносаў за бягучы год. Крытэрыі ацэнкі ўдзельнікаў – сума ўзносаў, што паступілі ў АПБ дзякуючы іх актыўнасці.

АПБ в Інтернете

В наших публикациях мы неоднократно ссылались на сайты нашей организации в Интернете. Это www.ptushki.org (официальный сайт АПБ) и www.birdwatch.by (сайт для любителей бердуочинга). Не забывайте, пожалуйста, заглядывать на них почаще: таким образом вы сможете получать самую свежую и полную информацию, не дожидаясь выхода очередного бюллетеня.

С недавнего времени появились странички организации в социальных сетях:

Вконтакте: www.vkontakte.ru/club2020657 - общайтесь на интересующие вас темы с сотрудниками секретариата и дру-

гими членами организации;

Живой Журнал: <http://ahova-ptushak.livejournal.com> - оставляйте свои комментарии к новостям организации и делитесь своими «орнитологическими» дневниками;

Twitter: www.twitter.com/ptushki - читайте новости организации «одной строкой»;

Блог на портале TUT.by: <http://apb.blog.tut.by>.

Кроме этого, существует рассылка для любителей природы ptushki@googlegroups.com. Чтобы подписаться на нее, необходимо отправить запрос на e-mail: kitel@ptushki.org.

До встречи в Интернете!

В начале 2010 года общественная организация АПБ в рамках проекта «Разработка и организация биотехнических мероприятий по установке искусственных гнездовий для редких, включенных в Красную книгу, видов птиц» подготовила и выпустила реферативное издание «Рекомендации по изготовлению и установке искусственных гнездовий для водоплавающих и редких видов птиц». При подготовке главы, посвященной водоплавающим птицам, были использованы материалы А.В. Козулина, В.В. Натыканца и О.А. Островского, однако в списке использованной литературы источники информации указаны не были.

Составители сборника приносят названным авторам свои извинения за эту допущенную по вине редакции ошибку.



АПБ з'яўляецца нацыянальным партнёрам BirdLife International, глабальнай асацыяцыі прыродаахоўных арганізацый

(с) АПБ, 2010 Інфармацыйны бюлетэнь
ГА «Ахова птушак Бацькаўшчыны»,
Галоўны рэдактар: Фянчук Віктар Аляксандравіч
Рэдакцыйная рада:
Кіцель Дзяніс Аляксандравіч
Левы Сямён Васільевіч
Лукшыц Вольга Уладзіміраўна
Ціхно Кацярына Валер'еўна
Шайкін Руслан Валянцінавіч
Вёрстка: Гупянец Зміцер

№ 1, 2011 год
Рэгістрацыйны №726
ад 12.10.2009 г.
Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь
Наш адрас:
ГА «Ахова птушак Бацькаўшчыны»,
вул. Макаёнка, 8-313, 220114,
Мінск Беларусь
Тэл. (017) 263 01 30,
Факс (017) 263 06 13
(029) 223 06 13 МТС
(029) 101 68 87 velcom

E-mail: info@ptushki.org
www.ptushki.org
Для карэспандэнцыі
а/с 306, Мінск, 220050, Беларусь

Дзейнасць ГА «Ахова птушак Бацькаўшчыны» падтрымліваецца Каралеўскім Таварыствам Абароны Птушак (RSPB), партнёрам BirdLife International у Вялікабрытаніі.

Надрукавана ў друкарні УП «Данарыт». Ліцэнзія ЛП № 02330/0494183 ад 03.04.2009. Наклад 1000 паас. Перадрук дазваляецца пры ўмове спасылкі на «Інфармацыйны бюлетэнь»
Замова № 653.